



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай
АКАДЭМІІ НАВУК
БЕЛАРУСІ



П Р А Г Р А М А
Міжнароднай навуковай канферэнцыі

**СЛАВЯНСКІЯ СТАРАЖЫТНАСЦІ
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ**
**(да 90-годдзя з дня нараджэння
беларускага археолага Л.Д. Побаля)**

Мінск, 30 – 31 кастрычніка 2014 г.



Мінск, 2014



Пасяленне Тайманава. Быхаўскі раён Магілёўскай вобласці.
Раскопкі Л.Д.Побаля

Фотаздымак на вокладцы:
Леанід Давыдавіч Побаля (28 мая 1924 г. – 28 студзеня 2004 г.)

АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«СЛАВЯНСКІЯ СТАРАЖЫТНАСЦІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
(да 90-годдзя з дня нараджэння беларускага археолага Л.Д. Побала)»

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (старшыня аргкамітэта);

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (намеснік старшыні аргкамітэта);

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Харытановіч Зоя Анатолеўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна – лабарант першай катэгорыі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Веды»;

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь.

Парадак працы канферэнцыі

30 кастрычніка

9.00 – 10.00	Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
10.00 – 12.45	Пленарнае пасяджэнне
12.45 – 14.00	Абед
14.00 – 16.00	Выступленні з дакладамі. Дыскусія
16.00 – 16.15	Перапынак
16.15 – 18.00	Выступленні з дакладамі. Дыскусія

31 кастрычніка

9.30 – 11.00	Выступленні з дакладамі. Дыскусія
11.00 – 11.30	Перапынак
11.30 – 13.30	Выступленні з дакладамі. Дыскусія
13.30 – 14.30	Абед
14.30 – 15.30	Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

выступленне з дакладам на пленарным пасяджэнні – 20 хвілін
выступленне з дакладам – 15 хвілін

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:

беларуская, руская, польская

30 кастрычніка 2014 г.
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, п. 223)

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдата гістарычных навук, дацэнта
Вячаслава Віктаравіча Даніловіча

Выступленні з дакладамі

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Л.Д. Поболь – гражданін, учены, наставнік»*

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Основные вопросы славянского этногенеза в трудах Л.Д. Поболя»*

Рыер Якаў Рыгоровіч – загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«О социальных процессах в Восточной Европе в предгосударственный период (потестарные общества)»*

Віцязь Сяргей Пятровіч – намеснік дырэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск); **Дучыц Людміла Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск); **Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Роля славянаў у паходжанні беларусаў (у гістарыяграфіі XIX – пачатку XX ст.)»*

Пачобут Наталля Аляксандраўна – вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: *«Праекты археалагічнага музея пры Інстытуце гісторыі АН БССР»*

30 кастрычніка 2014 г.
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, п. 223)

ВЯЧЭРНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ (14.00 – 18.00)

Кіраўнікі

Дубіцкая Н.М. – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Выступленні з дакладамі

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«К вопросу о характерных чертах керамики культур первой половины I тыс. н.э. лесной зоны Восточной Европы»*

Белявец Вадзім Георгіевіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск–Польшча, Варшава)

Тэма даклада: *«Знаходкі фібул IV группы О. Альмгрэна і вытворных ад моцна прафіляваных на тэрыторыі Беларусі»*

Беліцкая Галіна Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Культурная стратыфікацыя Палескага рэгіёну ў першай палове I тыс. н.э.»*

Воротинская Лариса Сергеевна – маладзшы навуковы супрацоўнік Государственного Эрмитажа (Россия, Санкт-Петербург); **Драбушэўскі Аляксандр Іванавіч** – загадчык аддзела Веткаўскага музея народнай творчасці (Беларусь, Ветка)

Тэма даклада: *«Новые исследования зарубинецкого могильника в Горошкове»*

Касюк Алена Фёдораўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск); **Арабей Аляксандр Сяргееўна** – аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі, загадчык аддзела Нацыянальнага гістарычнага музея (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Сулічава-1 – помнік познезарубінецкага кола ў Заходнім Палессі»*

Wawrzeniuk Joanna – Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr (Polska, Warszawa)

Тэма даклада: *«Kurhany Puszczy Ładzkiej – specyfika, symbolika, interpretacja»*

Дубіцкая Наталля Мікалаеўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Планировка поселения Тайманово»*

Гавритухин Игорь Олегович – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі Російскай акадэміі навук (Россия, Москва)

Тэма даклада: *«Находки ранневизантийского круга в славянских культурах»*

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – археолаг, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «“Славянскія” і “балцкія” элементы ў пахавальным убоды насельніцтва культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў на захадзе Браслаўскага Паазер’я»

Гурьянов Валерий Николаевич – начальник отдела организации научных исследований Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского (Россия, Брянск)

Тэма даклада: «Курганы с трупосожжением могильника Елисеевичи»

Чубур Артур Артурович – исполнительный директор центра комплексного изучения Среднедеснинского региона Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, профессор Российской академии естествознания (Россия, Брянск)

Тэма даклада: «Горизонт древностей Полужье-Почеп на многослойном поселении Курово 7»

Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «“О создании в г. Витебске археологического музея...” (планы и реалии)»

Дыскусія

31 кастрычніка 2014 г.
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, п. 223)

ДЗЁННАЕ ПАСЯДЖЭННЕ (9.30 – 13.30)

Кіраўнікі

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання
археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Выступленні з дакладамі

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Кремация на подсыпке в славянских погребениях Северо-Восточной
Беларуси»*

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Новыя помнікі жалезнага веку і сярэднявечча Беларускага
Памямоння (па выніках выратавальных даследаванняў у зонах новабудоўляў)»*

Салівон Ірэна Іванаўна – галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, доктар біялагічных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Антропологическая характеристика кремаций могильника
Тайманово Быховского района Могилевской области (по материалам раскопок
Л.Д.Побоя)»*

Язэпенка Ігар Мікалаевіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Унёсак Л.Д. Побоя ў вывучэнне помнікаў каменнага веку
Падняпроўя Беларусі»*

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вывучэнне помнікаў жалезнага веку Беларусі ў 1970-я - 2000-я гады»*

Каласоўскі Юрый Уладзіміравіч – археолаг (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Хронология памятников киевской культуры Северной Беларуси»*

Ільцюк Ала Уладзіміраўна – археолаг (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Поселение и могильник Абидня. История исследования»*

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання
археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Курганны могільнік Прылукі ў сістэме пахавальных помнікаў
вярхоўяў Пцічы»*

Кенька Павел Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Исследование селища возле д. Чорная Лоза Чашніцкага раёна Вітэбскай вобласці»*

Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Малыя гарадзішчы-свяцілішчы славян»*

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч – намеснік дэкана па вучэбнай і навуковай рабоце гістарычнага факультэта, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Средневековые памятники междуречья Сожа и Остра в свете археологических исследований»*

Жыжыян Сяргей Філіпавіч – магістрант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.А. Куляшова, дырэктар Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея (Беларусь, Магілёў–Быхаў)

Тэма даклада: *«Археологические раскопки Л.Д. Побоя на территории Быховского района в воспоминаниях местных жителей»*

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Североевропейские импорты в контексте расселения славян на территории Центральной Беларуси»*

Дыскусія

**Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі
(14.30 – 15.30)**

ВАЖНЕЙШИЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

23 студзеня 2014 г. на базе Інстытута гісторыі праведзена секцыя «Гуманітарныя навукі» Другой Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Навука – інавацыйнаму развіццю грамадства».

24 студзеня 2014 г. на ўрачыстым сходзе навуковай грамадскасці, прысвечаным 85-годдзю Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Дню беларускай навукі, за цыкл работ па паходжанні старажытных гарадоў Полацкай зямлі і зараджэнню дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі ў IX–XIII стст. прэміяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адзначана загадчыца цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар Г.В. Штыхаў і прарэктар па вучэбнай рабоце Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, дацэнт Д.У. Дук. Таксама прэміяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі імя акадэміка В.Ф. Купрэвіча для маладых вучоных адзначаны загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі А.У. Унучак.

23–24 студзеня 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі Інстытут гісторыі арганізаваў археалагічную выставу, прымеркаваную да 85-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Дня беларускай навукі.

11 лютага 2014 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх даследаванняў» праведзены «круглы стол» на тэму «Ад вызвалення Ленінграда да вызвалення Мінска (да 70-годдзя ліквідацыі блакады Ленінграда)».

12 лютага 2014 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена ўрачыстае мерапрыемства, прысвечанае 85-гадоваму юбілею галоўнага навуковага супрацоўніка аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі доктара гістарычных навук, прафесара Л.М. Лыча.

6 сакавіка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзена нарада прадстаўнікоў Навагрудскага райвыканкама, Навагрудскага гісторыка-краязнаўчага музея, Дома-музея імя А. Міцкевіча, вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі па выніках падрыхтоўкі манаграфічнага даследавання «Гісторыя Навагрудка – з глыбінь вякоў да нашых дзён (да 970-годдзя першага летапіснага ўпамінання)».

15 сакавіка 2014 г. у бібліятэцы імя Густава Эйфеля ў прыгарадзе Парыжа Левалуа-Перэ адбылася Міжнародная канферэнцыя, арганізаваная Цэнтрам Напалеонаўскіх даследаванняў, Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, Амбуладай Рэспублікі Беларусь у Францыі, на якой былі прадстаўлены навуковыя дасягненні Інстытута гісторыі і вынікі міжнародных археалагічных даследаванняў каля в. Студзёнка, якія праводзіліся ў 2012–2013 гг. у сувязі з 200-годдзем пераправы Вялікай арміі Напалеона праз р. Бярэзіну.

21 сакавіка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» на тэму «Антон Луцкевіч (1884–1942 гг.) і яго эпоха (да 130-годдзя з дня нараджэння)».

27 сакавіка 2014 г. у ДПУ «Бярэзінскі біясферны запаведнік» праведзены семінар-практыкум з удзелам гісторыкаў і археолагаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, прадстаўнікоў Лепельскага райвыканкама, Лепельскага краязнаўчага музея, Дамжэрыйскай і Слабадской сярэдніх школ, адміністрацыі і спецыялістаў Бярэзінскага біясфернага запаведніка з мэтай папярэдняй ацэнкі стану гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёну і магчымасцей яе практычнага выкарыстання.

31 сакавіка 2014 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза і вучоны сакратар А.П. Салаўянаў прынялі ўдзел у нарадзе Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі з вядучымі навукоўцамі краіны па пытанні перспектываў развіцця навукі, якое адбылося ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

9–10 красавіка 2014 г. шэраг навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі на чале з дырэктарам В.В. Даніловічам прынялі ўдзел у працы 37-га пастаянна дзеючага семінара пры Парламенцкім Сходзе Саюза Беларусі і Расіі па пытаннях будаўніцтва Саюзнай дзяржавы, па тэме «Развіццё адзінай культурнай прасторы Беларусі і Расіі – важнейшыя накірунак супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай дзяржавы». Семінар прайшоў у Мінску і Маладзечне.

11 красавіка 2014 г. дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі В.В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза, загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства В.М. Ляўко прынялі ўдзел у рабоце «круглага стала» па тэме «Праблемы заканадаўчага забяспячэння аховы археалагічнай спадчыны і шляхі іх вырашэння», які праводзіўся ў Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ініцыятыве Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.

18 красавіка 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі маладыя вучоныя Інстытута гісторыі арганізавалі выставу археалагічных артфактаў, прыверкаваную да дня правядзення «круглага стала» на тэму «Маладзёў у навуцы: праблемы і перспектывы».

24 красавіка 2014 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім абласным выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. П.М. Машэрава праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Перамога – адна на ўсіх».

25 красавіка 2014 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім абласным выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. П.М. Машэрава, Віцебскім абласным краязнаўчым музеем праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Віцебшчына ў гады Вялікай айчыннай вайны: да 70-годдзя вызвалення ад нацысцкай акупацыі».

25 красавіка 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі Інстытут гісторыі арганізаваў выставу археалагічных артфактаў, прыверкаваную да дня правядзення Сесіі Агульнага сходу НАН Беларусі. Выставу наведалі Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі У.Р. Гусакоў, Першы намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь У.І. Сямашка.

6 мая 2014 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагогічным універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена VII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народаў».

13–14 мая 2014 г. у г. Бяроза сумесна з Бярозаўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Бяроза і Бярозаўскі рэгіён: Беларусь праз прызму мікрагісторыі».

15–16 мая 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2013 годзе».

15–16 мая 2014 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і вучоны сакратар А.П. Салаўянаў прынялі ўдзел ва ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 80-годдзю аднаўлення паўнаважнасці гістарычнай адукацыі і заснаванні гістарычных факультэтаў у складзе Маскоўскага і Ленінградскага ўніверсітэтаў, гадзіне Першага ўніверсітэцкага статута і стварэння у Маскоўскім Імператарскім універсітэце Таварыства Гісторыі і Старажытнасцей Расійскіх, якое адбылося на гістарычным факультэце Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава.

19–20 мая 2014 г. намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі В.Л. Лакіза і загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу В.І. Кошман прадставілі асноўныя накірункі фундаментальных і выратавальных даследаванняў беларускіх археологаў на пашыраным пасяджэнні аддзела ахоўных раскопак Інстытута археалогіі РАН. Падпісаны дагавор аб навуковым супрацоўніцтве паміж Інстытутам гісторыі НАН Беларусі і Інстытутам археалогіі РАН.

23 мая 2014 г. у г. Ашмяны сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні» на тэму «Ашмяншчына: горад і воласць у гістарычным узаемадзеянні».

19–20 чэрвеня 2014 г. у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сумесна з Addзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў, Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Беларускім таварыствам «Веды» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь: памятнае лета 1944 года (да 70-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў)».

25–27 чэрвеня 2014 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Addзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Сучасная антрапалогія: новыя дадзеныя, перспектывы развіцця, метадалагічныя прынцыпы».

18 жніўня 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» на тэму «Інстытуалізацыя вывучэння дыяспар».

17 верасня 2014 г. у Інстытуце гісторыі адбыўся навуковы круглы стол «Лёсавызначальная падзея (да 75-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)».

19 верасня 2014 г. у г. Талачыне сумесна з Талачынскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі «Друцк».

3 кастрычніка 2014 г. у Наваградку сумесна з Наваградскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Навагрудак праз стагоддзі» (прэзентацыя кнігі «Гісторыя Навагрудка – з глыбінь вякоў да нашых дзён»).

8 кастрычніка 2014 г. у Інстытуце гісторыі адбылося падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Інстытутам гісторыі Акадэміі навук Туркменістана.

10 кастрычніка 2014 г. у Оршы сумесна з Аршанскім раённым выканаўчым камітэтам, Музейным комплексам «Гісторыя і культуры Аршаншчыны» і Віцебска-Аршанскай епархіяй БПЦ праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куцеінскія чытанні – 2014».

15 кастрычніка 2014 г. было праведзена ўрачыстае пашыранае пасяджэнне Вучонага савета Інстытута гісторыі НАН Беларусі, прысвечанае 85-годдзю навуковай установы. Былі арганізаваны віншаванні, а таксама ўзнагароджванне лепшых супрацоўнікаў.

18 кастрычніка 2014 г. у Вілейцы сумесна з Вілейскім раённым выканаўчым камітэтам, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускім дзяржаўным універсітэтам і Вілейскім краязнаўчым музеем праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Першая сусветная вайна ў гістарычных лёсах Еўропы».

21 кастрычніка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» на тэму «Аляксандр Мікалаевіч Мацко: грамадзянін, вучоны, педагог (да 90-годдзя з дня нараджэння)».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011 – 2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковы кіраўнік падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч), раздзела 1 – «Археалогія, антрапалогія, крыніцазнаўства і гісторыя Беларусі са старажытных часоў да эпохі ранняга Новага часу» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко).

ВАНДЕРПЕ

1. Вандерпел, 1914 г. - ...

2. Вандерпел, 1915 г. - ...

3. Вандерпел, 1916 г. - ...

4. Вандерпел, 1917 г. - ...

5. Вандерпел, 1918 г. - ...

6. Вандерпел, 1919 г. - ...

7. Вандерпел, 1920 г. - ...

8. Вандерпел, 1921 г. - ...

9. Вандерпел, 1922 г. - ...

10. Вандерпел, 1923 г. - ...

11. Вандерпел, 1924 г. - ...

12. Вандерпел, 1925 г. - ...

13. Вандерпел, 1926 г. - ...

14. Вандерпел, 1927 г. - ...

15. Вандерпел, 1928 г. - ...

16. Вандерпел, 1929 г. - ...

17. Вандерпел, 1930 г. - ...

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ ПА АРХЕАЛАГІЧНАЙ ТЭМАТЫЦЫ





*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*